

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

**«Международный государственный экологический институт имени А.Д.
Сахарова»**

Белорусского государственного университета

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И РАДИОБИОЛОГИИ

**ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ**

Дипломная работа

Специальность 1-33 01 05 Медицинская экология

Исполнитель:

студент 5 курса группы 43072
заочной формы обучения

Каранчукова Алла Олеговна

Научный руководитель:

д. б. н., профессор кафедры ЭМ и Р

Бусько Евгений Григорьевич

К защите допущена:

Заведующий кафедрой ЭМ и Р
д. м. н., профессор

Батян Анатолий Николаевич

МИНСК 2019

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: Оценка риска возникновения злокачественных новообразований легких населения Республики Беларусь: 55 страниц, 23 рисунка, 2 таблиц, 55 литературных источников

Ключевые слова: злокачественные новообразования, рак легких, заболеваемость, смертность, профилактика

Цель работы: оценить уровень риска возникновения злокачественных новообразований легких населения Республики Беларусь.

Материалы исследований: являются официальными статистическими данными Министерства Здравоохранения Республики Беларусь и данные Белорусского канцер - регистра

Методы исследований: расчет интенсивных показателей, расчет экстенсивных показателей, метод анализа многолетней тенденции.

Область применения: медицина, экология, экологическая медицина, биология.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: Ацэнка рызыкі ўзнікнення злаякасных новаўтварэнняў лёгкіх насельніцтва Рэспублікі Беларусь: 55 старонак, 23 малюнка, 2 табліц, 55 літаратурных крыніц.

Ключавыя словы: злаякасныя новаўтварэнні, рак лёгкіх, захворванне, смяротнасць, прафілактыка.

Мэта працы: ацаніць узровень рызыку ўзнікнення злаякасных новаўтварэнняў лёгкіх насельніцтва Рэспублікі Беларусь.

Матэрыялы даследаванняў: з'яўляюцца афіцыйныя статыстычныя дадзеныя Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь і дадзеныя Беларускага канцер-рэгістра.

Метады даследаванняў: разлік інтэнсіўных паказчыкаў, разлік экстэнсіўных паказчыкаў, Метад аналізу шматгадовай тэндэнцыі. Вобласць прымянення: медыцына, экалогія, экалагічная медыцына, біялогія.

ABSTRACT

Graduation work: Assessment of the risk of lung cancer of the population of the Republic of Belarus: 55 pages, 23 figures, 2 tables, 55 literature sources.

Key words: malignant neoplasms, lung cancer, morbidity, mortality, prevention
Objective: to assess the dynamics of the risk of lung cancer in the population of the Republic of Belarus.

Research materials: to assess the risk of malignant neoplasms of the lung of the population Republic of Belarus.

Research methods: calculation of intensive indicators, calculation of extensive indicators, method of analysis of long-term trends.

Scope: medicine, ecology, environmental medicine, biology.